



**ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ
НАВУК БЕЛАРУСІ**

**РАСОНСкі РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ**



П Р А Г Р А М А

II Навукова-практычнай канферэнцыі

**Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
(да 225-годдзя з дня нараджэння Я. Баршчэўскага)**



Расоны, 20–21 чэрвеня 2019 г.

Суарганізатары:

Установа культуры «Музей баявой садружнасці»
УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт»
УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава»



***Запрашаем наведаць
«Музей баявой садружнасці» (г.п. Расоны, вул. Савецкая, 10а).
Тэл. +375 2159 42049***



***Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870***

АРГКАМІТЭТ

Быкаў Уладзімір Уладзіміравіч – старшыня Расонскага раённага выканаўчага камітэта (сустаршыня аргкамітэта);

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (сустаршыня аргкамітэта);

Падвіцельская Галіна Аляксееўна – намеснік старшыні Расонскага раённага выканаўчага камітэта па сацыяльных пытаннях і інфармацыі;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Валынка Нона Генадзьеўна – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Расонскага раённага выканаўчага камітэта;

Лукашэнка Наталля Мікалаеўна – галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Расонскага раённага выканаўчага камітэта;

Максіменка Наталля Мікалаеўна – дырэктар Установы культуры «Музей баявой садружнасці»;

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).

Парадак працы канферэнцыі

19 чэрвеня

Прыезд і размяшчэнне іншагародніх удзельнікаў.

20 чэрвеня

- 10.00 – 12.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі.
- 12.00– 13.30 Пленарнае пасяджэнне.
- 13.30 – 14.30 Абед.
- 14.30 – 17.00 Праца канферэнцыі.
- 17.00 – 18.30 Экскурсійная праграма. Выезд на возера
Няшчэрда
- 18.30 – 20.30 Сяброўская вячэра.

21 чэрвеня

- 10.00 – 12.00 Праца канферэнцыі. Падвядзенне вынікаў.
- 12.00 – 13.00 Абед.
- 13.00 Ад'езд удзельнікаў канферэнцыі.

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:

выступленні з дакладамі – да 20 хвілін.

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:

беларуская, руская.

20 лютага 2019 г.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(г.п. Расоны, вул. Леніна, 10, выставачная зала)

Прывітальнае слова **Быкава Уладзіміра Уладзіміравіча**
Старшыні Расонскага раённага выканаўчага камітэта.

Прывітальнае слова **Цярэнцьева Уладзіміра Уладзіміравіча**
Старшыні Віцебскага абласнога Савету дэпутатаў.

Прывітальнае слова **Даніловіча Вячаслава Віктаравіча**
Дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдата гістарычных навук, дацэнта.

Мультымедыйная прэзентацыя «Расонскі край у лёсе Яна Баршчэўскага».

Мінскевіч Сяргей Леанідавіч – старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Цэнтр беларускіх даследаванняў культуры, мовы і літаратуры» НАН Беларусі, Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы, кандыдат філалагічных навук.

Тэма даклада: *«Рамантычны фалькларызм Яна Баршчэўская і Адама Міцкевіча: спадкаемства і творчае развіццё».*

Вінаходаў Дзмітрый Алегавіч – доктар біялагічных навук, дацэнт, Санкт-Пецярбургская асацыяцыя беларусісітаў.

Тэма даклада: *«Біяграфія Яна Баршчэўскага в свеце архіўных істочніков».*

Кожар Надежда Владимировна – мастацкі кіраўнік народнага клуба «Натхненне»

Тэма даклада: «Шляхціц Завальня. Сувязь часоў»

Выступленні з дакладамі

Лобач Уладзімір Аляксандравіч -- прафесар кафедры гісторыі і турызму УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», доктар гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Вобраз чараўніка ў творах Яна Баршчэўскага»*

Аўсейчык Уладзімір Яўгенавіч – дацэнт кафедры архітэктуры УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Асаблівасці пахавальна-памінальнай абраднасці Расоншчыны (на фальклорных і этнаграфічных матэрыялах канца ХХ – пачатку ХХІ ст.)»*.

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Фартэцыя Няшчэрда. Стан і перспектывы археалагічнага вывучэння на выніках прац 2017–2019 гг.»*

Галубовіч Віталь Уладзіміравіч – дацэнт кафедры грамадскіх навук УА «Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Шляхецкі род Глазкаў у 16-17 ст.: праблема паходжання і пачатковай гісторыі»*.

Грачоў Мікалай Мікалаевіч – перакладчык, пісьменнік, краязнаўца.

Тэма даклада: *«Значимость сражений Якубово и Клястицы. Новые данные»*.

Урублеўскі Вадзім Валер’евіч – загадчык сектара выставачнай дзейнасці, тэматычных і генеалагічных даследаванняў аддзела выкарыстання дакументаў і інфармацыі Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Назва даклада: *«Гарбачэўска-Абітоўка рымска-каталіцкая парафія: гісторыя, геаграфія, насельніцтва (1800 – 1864 гг.)».*

Бабіч Наталля Аркадзьеўна – настаўніца гісторыі ДУА «Расонская сярэдняя школа ім. П.М. Машэрава»

Тэма даклада: *«Александр Шлюбский – выдающийся учёный с Россоны».*

Каралёў Максім Генадзьевіч – старшы выкладчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук УА «Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт»

Тэма даклада: *«Латышы на Расонічыне ў міжваенны час».*

Нарэйка Констанцін Аляксандравіч – вядучы супрацоўнік «Музея баявой славы» Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Тэма даклада: *«Боевая деятельность 3-й Белорусской партизанской бригады на территории Россонского района в 1943 году».*

Сырэвіч Ірына Вікенцьеўна -- старшы навуковы супрацоўнік «Музея баявой славы» Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка.

Тэма даклада: *«Деятельность специального отряда «Боевой» на Полоцко-Россонском направлении в 1942-1944 гг.».*

Салаўеў Сяргей Аляксандравіч – галоўны захавальнік фондаў УК «Музей баявой садружнасці», г.п. Расоны.

Тэма даклада: *«Медицинское обеспечение Россонской партизанской бригады им. И.В. Сталина».*

Грэбень Яўген Аляксандравіч – загадчык кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін УА «Беларускі дзяржаўны аграрны тэхнічны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Тэма даклада: *«Карательные операции нацистов в воспоминаниях жителей Россонского района».*

Сумко Алена Вячаславаўна – дацэнт кафедры гісторыі і турызму УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Пасляваенная рэчаіснасць Расоншчыны на матэрыялах вуснай гісторыі».*

Корсак Алеся Іосіфаўна – загадчык кафедры гісторыі і турызму УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», дацэнт, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Деятельность Россонского районного исполнительного комитета в советский период по сохранению памяти погибших в Великой Отечественной войне (документы Зонального государственного архива в г. Полоцке)».*

Бахір Юлія Мікалаеўна – выкладчык кафедры гісторыі Беларусі УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава».

Тэма даклада: *«Удзел Таварыства Чырвонага Крыжа ў вырашэнні медыка-сацыяльных праблем на Расоншчыне ў другой плове 1980-х гг.».*

21 чэрвеня 2019 г.

Працяг працы канферэнцыі. 10.00 – 12.00.

Выступленні з дакладамі.

Вінаходаў Дзмітрый Алегавіч – доктар біялагічных навук, дацэнт, Санкт-Пецярбургская асацыяцыя беларусісітаў.

Тэма даклада: *«Беларусь Яна Барцэвскога: Турыстычны маршрут»*

Бахір Юлія Мікалаеўна – выкладчык кафедры гісторыі Беларусі УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава» Сумесна з **А. І. Серабраковым А.В. Кролам.**

Тэма даклада: *«Организация и проведение походов по Россонскому району для студентов ВГУ имени П.М. Машерова: опыт, перспективы, новые маршруты»*

Сергачоў Сяргей Аляксеевіч – прафесар УА «Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт», доктар архітэктуры.

Тэма даклада: *«Краязнаўчы патэнцыял Расоншчыны і пазіцыі лідэра ў беларускім аграэкатурызме».*

Абмеркаванне стэндавых дакладаў 11.30-12.00.

СТЭНДАВЫЯ ДАКЛАДЫ

Шаладонаў Ігар Міхайлавіч – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Я. Купалы НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук

Тэма даклада: *«Мастацка-вобразная сістэма аповесцей Яна Баршчэўскага».*

Слесарава Таццяна Пятроўна – дацэнт кафедры агульнага і рускага мовазнаўства УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», кандыдат філалагічных навук.

Тэма даклада: *«Анамастычная прастора “Шляхціча Завальні»*

Бароўка Ванда Юльянаўна -- прафесар кафедры літаратуры ВДУ імя П.М. Машэрава, прафесар кафедры літаратуры УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», доктар філалагічных навук.

Тэма даклада: *«Мастацкі дыялог з традыцыямі Я. Баршчэўскага ў прозе У. Караткевіча і Л. Рублеўскай: шляхецкая тэма».*

Рынкевіч Уладзімір Іванавіч – прафесар УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтва», дацэнт

Тэма даклада: *«Акварэльная галерэя: пачатак і перспектывы».*